

КРАСУЙ, БЕЛАРУСЬ!

для хору з ф-на

Слова К. Пуроўскага

Moderato

Музыка Я. Цікоцкага

p запеў

Пры - хо - дэіць бы - ло - е на

p

cresc.

па - мяць між во - лі і дум - кі ня - суч - ца, як

cresc.

быст - ры ві - хор: вя - ка - мі, наш кра - ю, ты

cresc.

dim.

mp

жыў у ня-во - лі Ка-стрыч - нік вя-lі - кі ця-

p

f Хор

-бе ўзняў да зор.

Кра-суй Бе-ла-русь, і сва-

mf

-бод-на жы-ві!

Спявай, Бе-ла-русь, аб шчаслі- вым жыцці! Пра-

-
цуй, Бе - ла_русь, у бра - тэр - скай сям' - 1, да

1.2.

сон - ца ка бз Пар - ты - яй ра - зам і - сци.

3.

Ні // ра - зам і - сци!

mf

КРАСУЙ, БЕЛАРУСЫ!

Прыходзіць былое на памяць міжволі,
І думкі нясуща, як быстры віхор:
Вякамі, наш краю, ты жыў у няволі —
Кастрычнік вялікі цябе ўзняў да зор.

Прып'еў:

Красуй, Беларусь, і свабодна жыві!
Спявай, Беларусь, аб шчаслівым жыцці!
Працуй, Беларусь, у братэрскай сям'і,
Да сонца каб з Партыяй разам ісці.

Ні злосныя сілы фашисцкай навалы,
Ні іх звар'яцэлы ваенны замах —
Нішто тваю волю к жыццю не зламала,
Нішто не зацьміла твой сонечны шлях.

Прып'еў.

Мацней і красуйся ты, наша краіна,
Пад сцягам чырвоным, бы ружа, цвіці.
Шчаслівай на свеце ты стала, Радзіма,
Масква для цябе асвятляе пуці!

Прып'еў.

ЦВЕТИ, БЕЛАРУСЫ!

Невольно приходит на память сегодня,
Как ты голодал и в ярме изнывал...
Мой край белорусский! Октябрь тебя поднял,
Могучие силы твои расковал.

Припев:

Цвети, Беларусь, и свободно живи!
Ты крепни в работе и в счастье расти,
Живи средь сестёр и в ладу и в любви,
Чтоб с Партией вместе к победам идти!

Ты злобные силы врагов отбивала,
Тебе не знакомы смятенье и страх.
Ничто твоей силы в борьбе не сломало,
Ничто не затмило твой солнечный шлях.

Припев.

Мужай и красуйся от края до края,
Под знаменем красным, как роза, цвети.
Счастливой, богатой ты стала, родная,
Москва для тебя озаряет пути!

Припев.

Перевод Конст. ТИТОВА